

Дзяржаўная ўстанова адукацыі
“Гімназія г.Пружаны”

Паседжанне клуба “Крынічка”

Піліпаўскія пасядзелкі

Падыхтвала выхавацель групы падоўжанага дня Лялёкіна В.С.

Піліпаўскія пасядзелкі

- Мэта: Выхаванне нацыянальнай самасвядомасці праз далучэнне да беларускай дзіцячай літаратуры
- Задачы:
- развіваць моўную культуру;
 - развіваць творчыя здольнасці дзяцей;
 - развіваць культуру зносін паміж дзяцьмі;
 - развіваць адказнасць за даручаную справу.
- (Зала стылізавана пад падворак)
- Гаспадыня: Добры дзень, шаноўнае спадарства. Запрашаю вас ў нашу вёсачку “Крынічка” на Піліпаўскія пасядзелкі.
Хату я прыбрала чыста, скацінку пакарміла, двор падмяла. Сёння да мяне ў госці абяцалі завітаць мае маленькія сябры, таксама жыхары вёсачкі “Крынічка”. Я нават музыку Васіля запрасіла .
А вось і яны
- Дзеці 1: Шанаванне добрым людзям!
Хай вам радасці прыбудзе!
- Гаспадыня: Заходзьце, заходзьце, даражэнькія.
Трэба гасцям дагадзіць,
Ды на лавы пасадзіць.
(Дзеці садзяцца)
Расказвайце, госцікі, што чуваць у вёсцы, а то я цэлы дзень па гаспадарцы завіхаюся , нічога не ведаю.

Дзеці расказваюць вершы:

- Ці знойдзе?**
Дзед пад вечар кажа бабцы:
— Галаву Сяргей згубіў,
У суседні клуб на танцы
Зноў сягоння пакаціў.
Бабка дзеду адказала:
— Ты ж і сам губляў яе...
Ну, а мне аж дрэнна стала:
«Галаву знайдзі, Сяргей!»
- Памочніца**
Я абед варыць вучуся,
Працаваць я не лянюся.
І калі гатуе мама,
Памагаю ёй таксама.
Мыю посуд і прыборы.
Рэжу сыр і памідоры.
За цыбулю не бяруся,
Бо расплакацца баюся.
- Што гарыць?**
— Ну і Віця! —

Дзед бурчыць. —
Бач, на ім усё гарыць...
Я гляджу
І ледзь не плачу.
Ды ніяк
Агню не ўбачу.
Віця ж — брат
Старэйшы мой,
Абалью яго вадой.

4. **НЕВУЧОНЫ КОТ**

Цэлы дзень
І цэлы вечар
Я ката
Вучыў на печы.
Ні чытання,
Ні пісьма
Мой не вывучыў
Кузьма.
Ці то я
Вучыў не так,
Ці то ён
Такі лайдак?
Ні чытання,
Ні пісьма...
Як не сорамна,
Кузьма!

5. **Мышы купілі лыжы**

На лясным базаре мышы
За мядзяк купілі лыжы.
Лыжы ў норку валакуць,
Лыжы ў норку не ідуць
І пішчаць, злуюцца мышы:
Воўк продаў благія лыжы!

6. **Бегла мышка па дарожцы**

Падарунак несла кошцы —
Не смятану, не аладкі,
А пшанічныя зярняткі.
Кошка есці іх не ўмела,
Мышку з'есці захацела
А пасля паразважала —
З мышкай той пасябравала.

7. **Цёця, цёця, паглядзіце,**

Падабаецца ці не
вам сукенка , што на мне?
- Ну зусім ты ужо паненка
Хто ж пашыў табе сукенку?
- А сукенку мне не шылі,

- Проста цэлюю купілі.
Дзеці 2: Цётка, а ці можна на тваім падворку патанцаваць?
Гаспадыня: Калі ласка, танцуйце.
Эй вы, хлопцы, не зявайце
Дзяўчат у гурце выбірайце
- Хлопцы:
1. Зараз буду выбіраць
З кім мне лепей у пару стаць.
Вось мая Настасся.
 2. А я з той пайду скакаць,
Што умее вышываць.
 3. Я вазьму тую
Што добра танцуе!
 4. А мне трэба тая,
Што добра спявае!
 5. А мне даспадобы тая,
У якой каса тугая!
 6. А я з той пайду скакаць
Што умее гатаваць!
 7. А мне даспадобы тая,
Што добра хату падмятае!
 8. А мне трэба тая,
Якая добра выглядае!
 9. А мне даспадобы тая,
Што чысценька бялізну сцірае!
 10. Гэй, музыка, заіграй,
Жару – пылу паддавай.
Зробім круг вялікі,
Скачуць чаравікі.
А я запрашаю у карагод гаспадынечку.
Дзеці танцуют карагод “Саўка ды Грышка”
- Дзеці 3:
Гаспадыня: Цётка, а ці вялікая ў цябе гаспадарка?
Вялікая, не вялікая а працую ўвесь дзень. Калі вы адгадаеце мае загадкі, то і даведаецеся пра маю гаспадарку
1. Сталі ля кадушкі
Белыя падушкі.
Крыламі лапачуць
Выкупацца хочуць. (*Гусі*)
 2. Палюбуйся, шта за рост,
Грыва доўгая і хвост!
Вунь вушамі як стрыжэ,
Капытом б’е
Ды іржэ. (*Конь*)
 3. Ходзіць цётка
Па падворку,
У яе адна гаворка:

- Кудах – тах – тах!
 Хто – хто ў кустах? (*Курьца*)
4. Ніколі сябе не шкадавала,
 выкарміла і сваіх дзяцей,
 і чужых пагадавала (*Карова*)
5. На гародзе гаспадыня
 Рох! Рох!
 Вох! Вох!
 Гэта боб ці гарох?
 Тут кавун ці дыня!
 Нюх-нюх пятачок
 Рох-рох!
 Бурачок!
 Смачнае бацьвінне
 Любяць яго ...(*Свінні*)
6. З людзьмі сябруе, хату вартуе.
 Жыве пад ганкам, хвост абаранкам (*Сабака*)
7. Калматы, вусаты, есці пачынае,
 песенькі спявае (*Кот*)
8. Есць адмысловы будзільнік вясковы,
 заводзіць не трэба, ды трэба карміць
 І будзе ён ранкам на працу будзіць (*Певень*)
- Дзеці 4: Ой, а мы песню ведаем пра тваю гаспадарку. Дазволіш заспяваць?
 (*Дзеці спяваюць “Міхасёк гасцей збірае”*)
- Гаспадыня: Дзякуй дзетачкі. Прыгожая песня, вясёлая.
 А я вам раскажу казку, як называецца, даведаецца калі будзете
 уважліва слухаць А дапамагаць мне будуць Саша, Дзяніс і Ліля
 (*Інсцэніроўка казкі “Коцік, пеўнік і ліска”*)
- Дзеці 5: А давайце ў гульню пагуляем.
 Гуляйце і я з вамі ўспомню дзяцінства. А ў якую гулю гуляем?
- Дзеці: У “Машу”
 (*Гульня “Маша”*)
- Дзеці 6: Вой вечарэе ўжо, трэба да хаты.
 Дзякуй, гаспадынечка за прывітанне”
- Гаспадыня: Дзякуй і вам, што прыйшлі
- Дзеці 7: А давайце песню заспяваем,
 Якую ўсе мы добра знаем.
 (*Дзеці пяюць песню “І ў вас, і ў нас”*)